

Школа – это фундамент будущей жизни.



Три этапа

Рейтинг успеваемости

Предметная неделя

**Сегодня
в Номере**



Школьная газета ГУО «Шерешевская СШ» * Ноябрь, 2020 * № 2

Время быстротечно. Кажется, ещё только вчера звонкий школьный звонок объявил о начале нового учебного года, а первой четверти уже как и не было. Яркое тёплое солнышко сменилось сыростью и косыми дождями, краски стали тусклее, звуки тише. Подведены итоги I-ой учебной четверти. Кто-то остался доволен своими успехами, кто-то - не очень. Мы решили выяснить, каких результатов достигли учащиеся 3-11 классов по итогам четверти. Полученные результаты представляем вашему вниманию в таблице. Успеваемость учащихся 1-го и 2-ых классов не отражена в данной таблице, т.к. в этих классах безотметочное обучение.

От редактора

Рейтинг успеваемости по итогам I-ой четверти 2020/2021 учебного года

Место по школе	Класс	Средний балл по классу	Низший балл		Высший балл	
			кол-во	Ф.И. уч-ся	кол-во	Ф.И. уч-ся
II	3 класс	6,8	4,14	Гродский А.	9,14	Поляк С.
III	4 класс	6,71	3,86	Бахметьев А.	8,57	Пушкова К.
	5 класс	6,13	4,3	Семенчук Н.	7,8	Муха И. Янушкевич С.
	6 класс	5,54	3,62	Бахметьев Н.	8,08	Дюдин А.
	7 класс	5,82	3,87	Кулаков Г.	8,8	Гринкевич М.
	8 "А" класс	4,61	3,6	Кобринец Д.	5,53	Кавка В.
	8 "Б" класс	6,18	4,27	Кадука Г.	7,93	Венско А.
	9 класс	5,99	3,4	Германович И.	8,44	Казаченко А. Прокопчик М.
	10 класс	6,63	5,69	Пстыга М.	7,44	Данько Д.
I	11 класс	7,52	5,83	Сивуда Н.	8,53	Рабчук А.

Школьныя прадметныя тыдні



Тыдзень беларускай мовы і літаратуры



СТРАДНІЦА ШАНУЙТВАЯ
ПРАВІЛА ПАРАСКІЛНА (СЛОВАРЬ)
БЕЛАРУСКАЯ РОДНАЯ
ДІСКВАТА МОВА

Школьны прадметны тыдзень — гэта такая форма метадычнай, вучэбнай і пазакласнай работы ў школе, якая прадстаўляе шматмэтавае адзінства мерапрыемстваў, аб'яднаных агульнымі задачамі.

Мерапрыемствы прадметнага тыдня дазваляюць стварыць дадатковыя ўмовы для раскрыцця творчых здольнасцяў вучняў. Яны заўсёды звязаны з асноўным праграмным курсам навучання,

паглыбляюць, дапаўняюць яго і тым самым павышаюць узровень адукацыі вучняў, спрыяюць іх развіццю, пашыраюць іх кругазгляд.

Прадметны тыдзень дае добрую магчымасць і настаўнікам лішні раз прадэманстраваць значнасць вывучаемых у школе прадметаў.

Нядаўна ў школе прайшоў тыдзень беларускай мовы і літаратуры “Падарожжа ў маю беларускую мову”. Настаўнікі беларускай мовы і літаратуры правялі шэраг цікавых мерапрыемстваў. У тыдні прынялі ўдзел вучні 1—11 класаў.



17.11. 2020г. у 8 “А”, а 20.11.2020г. у 8 “Б” класе прайшла інтэлектуальна – пазнавальная гульня пад назваю “Ці ведаю я Беларусь?”, прысвечаная гісторыка-культурнай спадчыне роднай краіны і яе сучасным дасягненням. Мерапрыемства накіравана на выхаванне пачуцця гонару і глыбокай павагі да нацыянальных традыцый, звычаяў, культуры

сваёй Айчыны.

Вучні працавалі ў камандах, адказвалі на пытанні па раздлах: краіна і яе сімвалы, культурная спадчына, каменны летапіс, зямля пад белымі крыламі, у свеце народных традыцый, крок у будучае. Мерапрыемства прайшло цікава, пазнавальна.





18.11. 2020 г. у 10 класе была праведзена гульня-віктарына “Я люблю Беларусь”. На гэтым мерапрыемстве вучні правяралі свае веды па беларускай мове і літаратуры, фальклору, спорту, музыцы, кіно, мастацтве, а таксама былі пытанні па гісторыі Беларусі. Гульня- віктарына была накіравана на

выхаванне любові і павагі да беларускай літаратурнай і культурнай спадчыны. Вучні з цікаўнасцю ўдзельнічалі ў віктарыне.



18.11.2020 г. у 11 класе прайшла інтэлектуальная гульня “Тавары са мной па-беларуску”. Вучні прыгадалі не толькі вымаўленне, але і правапіс на беларускай мове назваў жывелін і раслін, у алфавітным парадку ўзгадвавалі назвы прадметаў па-беларуску, перакладалі рускамоўныя словазлучэнні на беларускую мову, называлі аўтараў слоў і музыкі. Адзінаццацікласнікі з задавальненнем адказвалі на прапанаваныя пытанні. Яны

адзначылі, што такія мерапрыемствы вельмі карысныя для вучняў, асабліва для тых, хто ўжо заканчвае школу і выбірае свой шлях, бо кожны новы факт, новая з'ява ці паведамленне напамінаюць капілку набытых ужо ведаў. Мерапрыемства суправаджалася прэзентацыяй.



“Не проста ў словы мы гуляем, на роднай мове размаўляем” пад такой назвай 19.11.2020 г. у 6 класе была праведзена віктарына.

Вучні з задавальненнем чыталі вершы беларускіх паэтаў, тлучылі значэнне прыказак, разгадвалі загадкі, спрабавалі сябе ў чытанні

скарагаворак, разказвалі пра сваю малую Радзіму. Віктарына атрымалася цікавай і пазнавальнай.





настрої.

19.11.2020 г. у 9 класе адбылася інтэлектуальная гульня “Жыву ў Беларусі і тым ганаруся”, у ходзе якой вучні змаглі прадэманстраваць свае добрыя веды аб нашым родным краі, аб яго гісторыі, звычаях, творчасці і традыцыях беларускіх людзей. Гульня прайшла ў сяброўскім вясёлым



20.11.2020г. Адбылася выстава малюнкаў “З’яднайся з прыродай душой”, у якой прынялі удзел вучні 5-7 класаў. Прыгажосць роднай прыроды, роднага краю дзеці адлюстравалі ў сваіх малюнках.

З прыродай зліўшыся душой,
Передаю ўсёй планеце:
“Храніце край блакітны свой,
Бо ён адзін такі ў свеце!”



Беларуская мова – тое, што дае магчымасць не называць каханне да дзяўчыны і любоў да ежы адным словам.

21.11.2020г. вучні з задавальненнем прынялі ўдзел у акцыі “Валянцінка па-беларуску”.



Усе змаглі яшчэ раз упэўніцца, якая цудоўная родная мова, што засталася нам у спадчыну. І гэты скарб мы павінны не толькі любіць і шанаваць, але і зберагчы для сваіх нашчадкаў.

